

Падзея года

Здаровая мама, здаровае дзіця

І шчаслівая ўсмішка ў іх пры выпісцы з перынатальнага цэнтра

У 2007 годзе бусел больш чым тры тысячы разоў пралятаў над будынкам ГРОДЗЕНСКАГА радзільнага дома. Прычым у 64 выпадках ён вітаў нараджэнне двойнят, а ў трох — трайнят. Вось так выдатна ў горадзе над Нёманам адзначана адкрыццё першага ў Беларусі абласнога клінічнага перынатальнага цэнтра!

— Гэта не проста змена шмалды галоўнай рода-дапаможнай установы вобласці — адначасна галоўны ўрач, выдатнік аховы здароўя Рэспублікі Беларусь Віктар Лісковіч. — Ва ўмовах адной клінікі цяпер аказваецца спецыялізаваная стацыянарная і амбулаторна-поліклінічная дапамога і сямейным парам, і цяжарным жанчынам, і нованароджаным. Да паслуг нашых пацыентаў поліклінічнае аддзяленне «Шлюбі і сям'я», аддзяленне медыка-генетычнага кансультавання, унутрыбальнічна аптока і клінічна-дыягнастычнага лабараторыя.

На рэканструкцыю, пасля якой раддом атрымаў статус перынатальнага цэнтра, абласны бюджэт выдзеліў 7 мільярд рублёў, яе асабіста кантраваў старшыня Гродзенскага аблвыканкома Уладзімір Саўчанка. А яшчэ прыкладна такая ж сума затрачана за апошнія тры гады на тое, каб аперацыйныя блокі і радзільныя залы былі аснашчаны не горш за еўрапейскія клінікі. Тут ёсць усё, што неабходна для аказання спецыялізаваных, кваліфікаваных дапамогі ўсім пацыентам, сярод якіх 65 працэнтаў — жыхары раённай вобласці. У тым ліку і ў найбольш складаных сітуацыях.

Знаёмства з перынатальным цэнтрам можна пацьхоць бы з лакальнай камп'ютарнай сеткі, у якой на сёння аб'яднаны ажно 130 камп'ютару. Сістэма відеаназірання дазваляе ў рэжыме рэальнага часу сачыць за арганізмам ляжача-дыягнастычнага працэсу, а таксама дапамагае ў вучобе кадраў,

Вяслярны канал еўрапейскага класа



У мікрараёне Брэста «Кавалёва» недалёка ад пагранперехода «Варшаўскі мост» у канцы вясны былі адкрыты прыгожы суперчасны спартыўны аб'ект. Па прычыцы ўсе называюць новаму ўстанову вяслярным каналам, але афіцыйная яе назва — Цэнтр алімпійскага рэзерву па вяславанні.

Дырэктар цэнтры Дзмітрый Азаркевіч расказавае: «Агульная плошча комплексу — 39 гектараў. Памеры вяслярнага канала — 2250 метраў у даўжыню і 158 у шырыню, складаецца ён з шасці дарожак. Да таго канала, які быў, прыбылі два дапаможныя. На ліні дарожак — флагшоткі, электронныя табло, судзейскія вышы, падобныя на ветразі. У асноўным будынку комплексу размешчаны інтэрнацыйна-гацэнальныя тры месца для спартыўна-аздаравальнага комплексу, два вяслярныя басейны, медыцынскі цэнтр, адміністрацыя і адкрытая трыбуна для гледачоў».

З адкрыццём цэнтры горад атрымаў не толькі прэстыжны спартыўны комплекс, але і цэлы шэраг практычных выгод. Нумары-люкс у новай гасцініцы, напрыклад, паводле ацэнак спецыялістаў, нават лепшыя, чым у нашай знакамітай «Весце». Канферэнц-зала на 200 месцаў можа стаць утульным камерным месцам для правядзення самых разнастайных мерапрыемстваў. Тым больш, што ў будынку працуе кафа з добрай кухняй.

У вялікім спальным мікрараёне няма ніводнага культурнага аб'екта, а дагэтуль не было і спартыўнага. А цяпер для ўсіх, хто жадае ўмацаваць здароўе, адчыніліся тры траэжорныя залы. Можна таксама набыць абанемант у басейн, сауну, у групы аэробікі і фітнэсу, гідрозробікі.

Паспелі ацаніць цэнтр і прафесійныя спартсмены. Кацярына Карэзэн, якая была тут у маі, сказала, што канал у Брэсце цяпер сусветнага узроўню. Засталіся задавальнення прыёмам удзельнікі летніх юнацкіх Еўрапейскіх гульняў. А вяслярны канал рытуецца да новых спаборніцтваў высокага рангу. У 2009 годзе ў Брэсце пройдзе чэмпіянат Еўропы па вяславанні, а яшчэ праз год — чэмпіянат свету.

Святлана ЯСКЕВІЧ.
Фота Святланы КРАЎЧУК.

ОАО «Автоматгистраль» (Продавец) совместно с КУП «Минский областной центр учета недвижимости» ПРОВОДЯТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже зданий, расположенных по адресу: г. Гродно, ст. Аульс, в том числе: котельной (общ. пл. 182,4 кв.м), битумохранилищ (общ. пл. 512,8 и 165,4 кв.м), мазутохранилища (общ. пл. 286 кв.м). Площадь земельного участка 0,7582 га. Начальная цена 169 315 200 бел. руб с НДС. Задаток в размере 10 % от начальной цены перечисляется на р/с № 3012020200010 в Октябрьском отделении ОАО «БПС-Банк», МФО 153001357, КУП «Минский областной центр учета недвижимости», УНП 690324015. Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 дней с даты проведения аукциона. Объект продается без условий. Переход прав на земельный участок будет осуществлен по решению райисполкома. Порядок проведения аукциона оговорен в условии его проведения. Аукцион состоится 29.01.2008 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 321. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 28.01.2008 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 326.

Контактный телефон (8017) 2246134.
Сайт в Интернете: www.rft.by

КУП «Минский областной центр учета недвижимости», УНП 690324015.

Настоящим ЗАО «РРБ-Банк» уведомляет О ЗАКРЫТИИ С 1 МАРТА 2008 ГОДА ФИЛИАЛА № 1 ЗАО «РРБ-БАНК» В Г. МИНСКЕ, расположенного по адресу: 220005, г. Минск, ул. Козлова, 3.

Сообщаем, что все обязательства ЗАО «РРБ-Банк», принятые в рамках сделок, заключенных уполномоченными лицами филиала от имени ЗАО «РРБ-Банк», будут исполняться надлежащим образом центральным аппаратом банка, расположенным по адресу: 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 23, корп. 1.

Банком будут предприняты все меры для упрощенного перехода клиентов на обслуживание в иные подразделения ЗАО «РРБ-Банк». Ходатайства о возмещении расходов, связанных с переводом клиентов на обслуживание в центральный аппарат банка будут рассматриваться незамедлительно по мере поступления.

Лицензия № 21 от 13.02.2007 г. выдана Национальным банком Республики Беларусь на осуществление банковских деятельности. Срок действия: без срока.

УНП 100361187
Калектыў газеты «Звязда» выказвае шчырыя спачуванні першаму намесніку міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь Геннадзі Васільевічу Ляпунову ў сувязі з напатакшым яго непяпраўным горам — смерцю МАЦІ.

Парсюк — лепшы сябар чалавека

Камусці ў адыходзячым годзе Кабана ўсё ж падклалі свайно, спачуваем, аднак часцей за ўсё мы бачым парсюкаў ў традыцыйным выглядзе — на абедзённым stole. Таму можна ўпэўнена казаць, што 2007-ы прайшоў пад знакам кабанчыка ва ўсіх сэнсах. Нават апошні скептык сёлета пераканаўся ў тым, што ўся навукова-забавляльная індустрыя Усходніх астралягічных прагнозаў-календару прыкмет не хлусіць. Прынамсі, НА МІНШЧЫНЕ год стаў сапраўдным святкам для гэтай свяшчэннай у некаторых краінах жывёліны.

З чым і віншваем. Сярод добрых і карысных падзей на асаблівым месцы стаіць адна, даволі нечаканая. На Нясвіжскай зямлі пачала працаваць фабрыка па вытворчасці... жывых свінак. Абсалютна натуральныя, з пятачкамі, калыптамі і характэрнымі «хру-хру» пры сустрэчы. Мудрагелістым старажытным складальнікам заходніх календару застаецца толькі плахаць і кусаць язык — у іх час аб такіх магчымасцях толькі марылася.

А фабрыка тая ўжо дзейнічае. Афіцыйна яна называецца племянной станцыяй, і належыць РУСП «Мінскае пемпрадпрыемства». На нясвіжскай станцыі гадуюцца выключна парсючкі-«мужычынны», ды



яшчэ і замежнага высакароднага паходжання. А вось матулі-свінкі жывуць у зусім розных кутках. На дзвесце, пры гэтым «хлупацкі», такім чынам, прыходзіць... Не ведаю, шыра кажуць, колкі «дзюўчатак», але ў дзесці разоў больш, чым у песні. Кажуць, што каля шчасдзісець ты сяч. Гарантавана, што (тут будзем казаць новай індустрыяльнай) прадукцыя прадпрыемства, з мэтай іштучнага апладнення будзе развезена да кожнай маці-свінкі. Атрымаецца такая вельмі сучасная незвычайная гісторыя для дорослых... Некалкі соцен парсюкоў, вытворчасць якіх даследуецца ў

ЦЯПЕР ВЯДОМА, ДЗЕ — МІНСК?

«Дзе гэта?» і «Ці што гэта за краіна?» пыталіся ў мяне італьянцы ў 1994 годзе, калі я гаварыла, што з Беларусі. Мне прыносілі карты свету, каб я паказала маленькую кропку — мой горад. Многія махалі рукою і гаварылі: «А-а, значыць ты — руская».

Сёлета я зноў трапіла да сваіх сяброў у Італію. Толькі ўжо ніхто не пытаўся «Дзе гэта — Беларусь?», і з большай цікавасцю мяне разглядалі, бо Беларусь — гэта «Еўропа, Lukashenko, Minsk...». Знакамітай на ўвесь свет стала не толькі сама наша краіна, але і сталіца, якая з кожным годам прыгажэе і расце, тым самым маючы да сябе ўсё новых і новых падарожнікаў!

Цяпер ёсць дзе спыніцца самым патрабальным гасцям сталіцы. Яскравы падзея ў 2007 годзе стала адкрыццё пяцізоркавай гасцініцы «Еўропа» ў Мінску. Адроджаны адзін з найпрыгажэйшых будынкаў старога горада. Будынак гасцініцы — помнік архітэктуры XX стагоддзя, які быў знішчаны ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Прататып сучаснай пяцізоркавай гасцініцы — гатэль «Еўропа» — быў пабудаваны ў 1906—1908 гадах і з'яўляўся самым буйным шасціпавярховым грамадскім збудаваннем дарэвалюцыйнага Мінска. Фасады гасцініцы адрозніваліся высокай якасцю дэкаратыўнай апрацоўкі. Акрамя таго, там працаваў рэстаран, цырульня і чытальня зала.

Сённяшня «Еўропа» мае 67 нумароў рознай катэгорыі. Яны розныя па 118 месцаў. Кожны нумар абсталяваны сістэмай клімат-кантролю і аўтаномнай сістэмай ацяплення. У нумарах ёсць сейф, міні-бар, халадзільнік, фен, тэлефон, камп'ютар з доступам у Інтэрнет. У самым гатэлі можна адпачыць у рэстаране ці адным з пяці бараў, у начным клубе. Калі кліенту больш па сэрцу здарова лад жыцця, то ён накіруецца ў фітнэс-цэнтр.

Сёлета таксама была здарэна чатырохзоркавая гасцініца «Вікторыя». Гэта першы гатэль Беларусі, які сумешчаны з сучасным бізнес-цэнтрам. Праўда, сам бізнес-цэнтр яшчэ не гатовы, яго ўзвядзенне плануецца завяршыць у 2008 годзе. У «Вікторыі» 169 нумароў. Да паслуг наведвальніка працуе рэстаран, тры бары, фітнэс-зала з саўнай, салон прыгажосці, банкетная зала, якая трансфармуецца ў залу для канферэнцый з сістэмай сінхроннага перакладу.

Але Мінск стаў камфортней не толькі для гасцей. Улады паклапаціліся і аб надзённым спектра, што носіць ганаровае званне нашай дзяржавы дэвідэцца адкрыць у Новым годзе яшчэ адзін участак: толькі ў 2007-м тут нарадзілася 224 дзяція, а ўсё на праспекце газеты «Звязда» пражывае 3621 даця!

Увогуле для будучых мамаў тут створаны шыкоўныя ўмовы. Жаночай кансультацыі быў адрэдаваны асобны будынак, цярпер цяжарным не трэба бегаць па паліклініцы і стаяць у вялізарных чэргах. Для «звяздоўскіх» жанчын у «Цікавым» стамовішчы ёсць нават дзіцячы стацыянар. Кожны тыдзень у будынак жаночай кансультацыі прыходзіць юрыст і кансультуе жанчын па ўсіх юрыдычных пытаннях, якія іх хвалююць. Яшчэ адна асаблівасць праспекта імя газеты «Звязда» — тут жывуць адкасныя таты. Яны наведваюць лекцыі, каб ведаць, як паводзіць сябе са сваімі цяжарнымі жанкамі, чым іх карміць, тэ вуволе — каб быць у курсе ўсёго, што датычыцца любімай жанчыны і будучага нашчадка. У новым годзе ў гэтай сувязі запланавана яшчэ адно новаўвядзенне. Усе малодыя пары з ЗАГСа Маскоўскага раёна будуць запрашацца на лекцыі па планаванні сямі: каб да цяжарнасці малодыя падыходзілі больш адказна.

Дзеткі з праспекта «Звязда» — вельмі ясельныя малыя. У гэтым я ўпэўнілася асабіста, бо мне пашанцавала знамяніцца з двойняткамі, якія жывуць на «нашым» праспекце. Усяго іх — восем пар, але, на жаль, фатаграфаванца прыйшлі толькі шэсць. Пар. Аднак і гэта аказалася ніякай. Калі двойняты сабра-ліся разам, то прыцягнулі да сябе шмат увагі. Амаль кожны прахожы спыняўся і не мог адвесці вачэй ад цудоўнага малюнка! Бацькі двойняткаў весела расказвалі, што проста яны жывуць на праспекце газеты «Звязда», а ён аказваўся вельмі ўраджайным на двойнята.

Цікава, што ў хуткасі жыхароў праспекта «Звязда» стане яшчэ больш. Ва УП «Гарэмаўтароў» карэспандэнту «Звязды» па скарэце расказалі, што ўжо сёння на Участку ад вуліцы Гурскага да вуліцы Алібегіна будзецця працяг праспекта газеты «Звязда», які стане паддарункам для ўсіх мінчан.

Наталія ТАЛІВІНСКАЯ.



Прыгожае свята ў прыгожым горадзе

ГОМЕЛЬШЧЫНА. У ліпені на Беларускай металургічным заводзе ўвайшоў у строй трубапракаты цэх бясшумных гарчакатаных труб, і на гэтых урэнчэстасях прысутнічаў Прэзідэнт краіны Аляксандр Лукашэнка, які і запустіў пракаты стан. Праект гэты аб'ёмна ў 270 мільёнаў долараў і, паводле разлікаў спецыялістаў, акупіцца праз пяць з паловай гадоў.

А ўзяць «Гомсельмаш», калектыў якога стаў аўтарам галоўнай падзеі сёлета ўборачнага сезона, калі на палі ўсіх абласцей рэспублікі выйшлі яго магутныя збожжаўборачныя камбайны «Палессе-1218». За адну секунду гэта машына здольная засыпаць у бункер 12 кілаграмаў пшаніцы. Ды і наогул вось такая статыстыка: сёння агульная ўдзельная вага збожжаўборачнай тэхнікі прадпрыемства на палях краіны ўпершыню дасягнула каля 50 працэнтаў.

На Мазырскім нафтапрадукцыйным заводзе поўным ходам працягвалася ажыццяўляцца праграма тэхнічнага развіцця на перыяд 2005—2012 гадоў. У пачатку снежня тут прынята ў рэзервуарны парк для захавання першай партыі нізкасярністай нафты калінінградскага месцанараджэння і закончана будаўніцтва ўсіх тэхналагічных аб'ектаў комплекснай устаноўкі алкіліравання, якая з'яўляецца базавай на постсавецкай тэхніцы прадпрыемства.



Фота БЕЛТА. Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

БЕЛАРУСЬ НЕ ВЫБІРАЕ ПАМІЖ РАСІЯЙ І ЕЎРАПЕЙСКИМ САЮЗАМ

Прыярытэты ў знешняй палітыцы Беларусі не мяняюцца, яны не кан'юктурныя. Аб гэтым заявіў міністр замежных спраў Беларусі Сяргей Мартыну ў інтэрв'ю інфармацыйнаму агенству «Рэйтар», паведамілі БЕЛТА ў прэс-службе знешнепалітычнага ведамства.

«Знешняя палітыка Беларусі і яе асноўныя напрамкі не маюць кан'юктурнага характару і флюгерам не з'яўляюцца», — сказаў Сяргей Мартыну. — Па-другое, хачу падкрэсліць, што прыхістайцеся Расія — Еўрапейскі саюз як вяртаў знешняй палітыцы Рэспублікі Беларусь — гэта няправільнае процістаўленне. І, умоўна кажучы, выбар паміж Расіяй і Еўрапейскім саюзам — гэта міф, якога не існуе: такога выбару няма і не павіна быць».

ДАХ НАД АМФІТЭАТРАМ, альбо Добра, што каровы не лятаюць

Якая галоўная падзея, на ваш погляд, адбылася ў 2007 годзе ў ВІЦЕБСКАЙ вобласці? Я задаваў гэтак не вельмі простае пытанне пасля атрымання адпаведнага рэдакцыйнага задання на працягу некалькіх тыдняў знаёмым, адказным асобам, грамадзянам «без пасада», амаль што ўсім, з кім пазнаёміўся ў апошні час падчас службовых камандзіровак.

Тыповыя адказы наступныя: «Не ведаю... ну, калі гэта асабіста майё сямі і не датычыцца, таты і не падзея». «Да нас прыязджаў Прэзідэнт!... «Дах над амфітэатрам!»... У выніку, на мой суб'ектыўны погляд, галоўнай падзеяй усяго Прыдзвінскага краю ў 2007 годзе смела можна лічыць хуткую пабудову даху над знакамітым Летнім амфітэатрам — сэрцам міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску». «Базар» — бясспрэчна, можна назваць культурнай падзеяй № 1 не толькі ў Беларусі, але і ва ўсім СНД.

Меней чым за год з'явілася гэтая лёгкая, прыгожая канструкцыя — дах, што ў цэлым час сутак абмяла глінянае, дзякуючы падсветцы, можа мяняць колер. А калісьці паабцаў дах над амфітэатрам сам мэр Масквы. Ды чакаць гіганцкую «кепку» давялося вельмі доўга. Самі справіліся!

Павяшчана, раней вясенню на гэтым аб'екце неадарванае бачуць мясцовае начальства, потым з'явілася аграджожа... І воль меней чым за год здолелі збудваць унікальны дах. Болей за тое, цярпер адначасова ў амфітэатры могуць умясціцца больш за 6000 гледачоў. Аналогаў такой канцэртнай пляцоўцы няма нідзе ў Еўропе. Ужо калі дах планавалі здаваць у эксплуатацыю, прэм'ер-міністр краіны ў амфітэатры звярнуўся да нас — журналістаў: «Ну, як вам усё гэта?». Безумоўна, крытыкі не прагучалі. Амфітэатр атрымаў другое жыццё. Паралельна ўстанавілі новае гукавое і асветляльнае абсталяванне.



Праўда, ёсць сціплая надзея на тое, што калісьці... і сцены ў амфітэатры пабудуюць, бо падчас касога дажджу ўсё роўна гледчам, што сядзяць у радах літаральна пад «лініямі» даху, мякка кажучы, няўтульна. Ды і падчас моцнага ветру дах мільхілі з'яўляецца «праваднай трубай» для ветравога патаку.

Але ж тое, што і пасля фестывалю праводзяць канцэрты, розныя шоу, не можа не радаваць. Цэляя чэргі даўжэйняў у некалькі дзесяткаў чалавек стаялі ўжо пасля «базару» (да халадоў), каб набыць жаданыя білеты, кошт якіх розныя для жыхароў правінцыйнага горада. Мінчане ў гэтым плане могуць пазазідэсціць віцебчанам і жыхарам райцэнтраў, малых гарадоў, вёсак Віцебшчыны, якія групамі альбо індывідуальна прыязджаюць на канцэрты ў віцебскі амфітэатр, каб убачыць выступленні зорак мастацтваў.

Шкада, што такімі ж гіганцкімі тэмпамі не будзеца гандлёва-забавальны комплекс «Віцебск-Сіці». Унасураць амфітэатра прыступілі да працы побач са «знаковым» віцебскім збудаваннем — «Сінім домам» (назва ў гонар колера, у які ён афарбаваны). У нізін, яе гэтага дома, на вуліцы Леніна пабудуюць гіганцкую піраміду, дзе можна будзе прыйсці ў магазіны, кафэ, рэстаран...

А побач з самім амфітэатрам таксама плануецца стварыць цэлы комплекс грамадскага прызначэння. Адаведзены макет працы радуе вока: зверху фантаны, унізе (на нульвым узроўні) аб'яцалі і міні-кіна-тэатр, амаль што акавентр...

А калі «Віцебск-Сіці» з комплексам амфітэатра звязка падземны пераход (магчыма, з гандлёвымі радамі), у самым цэнтры старажытнага горада будзе круглы дох працаваць непаўторна класяноная зона гандлю і сямейнага адпачынку.

Перад навагоднімі святамі, безумоўна, трэба раскаваць, успамінаць самыя неверагодныя гісторыі. Як кажуць, рэальная гісторыя ад віцебскага карэспандэнту «Звязды». Адночы, калі я вельмі глібна супраціўнічаў з двойняткай «базару» (пісаў у фестывальную газету), мне даручылі з борта верталёта раскідаць над фестывальным горадам рэкламныя лістоўкі, дзе былі надрукаваныя галоўныя падзеі фестывальнага дня. Пагульлі нейкія тусюшы паперы. Людзі на верталёце ў рабне амфітэатра трэба было выканаць заданне. Раскрываюцца пакеты, а там... не лістоўкі, а цэлыя туюстыя букеты для удзельнікаў фестывалю з поўнай праграмай на тыдзень. Узяць сабе такую брашуру! Думаеце: кідаць не кідаць? І прынятае рашэнне: у дзяржцы, напэўна, ведаюць, што даюць кінуць з нябёсаў? І прайшоў працэс.

На наступны дзень сяджу ў прэс-цэнтры, нікога, як кажуць, не хвалюю, а тут незвычайна калега з Масквы пытаецца: гэта вы, мне расказалі, кінулі брашуры на галоўнага гараджаніна ў гасцёў «базару»? — А што, ёсць ахвяры? — Цікаўлюся.

— Ды не, ёсць ахвяры стальных рэпартажы, — проста такога «ацэжэ-лага» сюрпрызу мы і ўзяць сабе не маглі. Наш кіроўца і зараз у «стане прастраццэ». На прадзёне шкло нашай машыны ўпала брашура. Дзякуй вам за новую ўражанні.

Потым у дзяржцы пацкаваліся: «Лукашэнка, а калі б мы тамі твораў Маркса, Энгельса — далі кідаць, кінуў бы?». Я адказаў, што безумоўна, бо заўсёды стараюся выконваць усё заданы на рабоце і жыцці.

«Добра, што каровы над Віцебкам не лятаюць» — у той жа дзень напісалі дзесяткі карэспандэнтаў у сваіх выданцах. Дык вось дах над амфітэатрам зможа пазабываць гледачоў ад такіх нечаканых праблем. Адуцнасіці апошніх (праблем) жадаю ўсім вам у наступным годзе. І не толькі!

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Будзем друкавацца на шклоўскай паперы

Пабудова Шклоўскага завода па вырабе газетнай паперы — галоўная падзея 2007 года ў МАГІЛЁўСКАЙ вобласці.

З уводам новай вытворчасці беларускія газеты і часопісы будуць друкавацца на шклоўскай паперы. Завод, паводле планаў, павінен вырабляць 40 тысяч тон паперы ў год. Машыны, што вырабляе паперу, зрабілі ў Карэліі. Яна працуе на ялавой драццы. Паводле ўрада, завод газетнай паперы ў Шклове — самы сучасны на постсавецкай прасторы. Новы завод даў шклоўцам новыя працоўныя месцы і перспектывы. Побач узвелі жылыя дамы для спецыялістаў, запрацуюе вытворчасць драўляных жэлых домікаў.

У Магілёўскай вобласці не збіраюцца спыняцца на дасягнутым. Планы на наступны год кіраўніцтва рэгіёна называе не толькі напружанымі, але нават і амбіцыйнымі. У Магілёўскім аблвыканкаме заявілі, што ў наступным годзе плануецца адкрыць 440 новых вытворчасцяў і прадпрыемстваў. У кожным малым горадзе — свае праекты. У тым жа Шклове ў 2008 годзе мяркуецца мадэрнізаваць папяровую фабрыку «Спартак», пільназавод і масларобны завод.

У будучым годзе працягнецца рэканструкцыя цэментных заводаў — цяпер цэмент у дэфіцыце круглы год. Днямі на Беларускай цэментным заводзе ў Касцюковічах паспяхова адкрылі другую вытворчую печку. Цяпер узялі жылыя дамы для спецыялістаў, запрацуюе з нафты, дзкі будзём з цэмантам.

Інвестыцыі пойдзюць і на два самыя буйныя прадпрыемствы рэгіёна — «Магілёўхімвалкано» і «Белшынь». Ставіцца задчка больш вырабіць і перапрацаваць малака і мяса — цяпер на гэтыя харчы вельміныя попыт. У рэгіёне плануюць не толькі захаваць дынаміку развіцця, але і эфектыўна патраціць заробленыя грошы. Адна з першых мэтаў — стварыць умовы для здаровага ладу жыцця людзей. Таму ў будучым годзе плануецца адкрыць Лядовы палац спорту ў Бабыруйку, басейн у Крычаве, фізкультурна-спартыўны цэнтр у Бялынічах.

А найгольвейшае — павышэнне ўзроўню жыцця людзей. Цяпер сярэдні заробак жыхара Магілёўшчыны складае 673 тысячы рублёў. Паказчык дабрабыту — дамагарачная сітуацыя. Упершыню за апошнія гады ў вобласці павялічылася нараджальнасць і скарацілася смяротнасць. Праўда, гэтая станоўчая тэндэнцыя пакуль закраліла толькі горад, а не вёску. Улады абяцаюць, што будучы над гэтым працаваць і што жыццё людзей палепшыцца.

Ілона ІВАНОВА.

«ЗВЯЗДА» ДАМОВІЛАСЯ З МВФ АБ КРЭДЫЦЕ. СТРАТЭГІЧНЫМ

Гэта здарылася ў снежаньскія дні 2007 года. Рэдакцыйным калектывам было вырашана трымацца навагодніх традыцый (вяртанне пазыкі — адна з іх) разам з цэзкамі па прозвішчы, і журналістка Вольга Мядзведзева была адкамандаваная да самога МВФ (МЯДЗВЕДЗЕВА Віталія Фядосавіча — навуковага кіраўніка Цэнтра сусветнай эканомікі міжнародных эканамічных адносін Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.)



НЕ ТРЭБА БАЯЦЦА ДАЎГОЎ

Сёння такі час, калі ўсе Мядзведзевы добра ведаюць адно аднаго — МДА (Мядзведзева Дзмітрый Анатольевіч), але паміж сабой могуць быць не знаёмымі. Так было і на гэты раз. Там не менш адно і тое ж прозвішча, нагледзячы на розніцу ў працы, не перашкаджае даваць права працы з парoga сказаць: «Паважаны мавы МВФ, вы ведаеце, што мы з вамі будзем аддаваць даўгі?». На што МВФ адказаў: «Дарую ўсім, каму паважаны!». А потым узяў у рукі два цэжкі пераліткі і дадаў: «...»

— Заўтра выступіце апанентам па дазважэнні на працу. Першая прывесена якаясьці пытанні зняжата даўга. Рытуху ім «вожык». Хоць быць донкіхотам і ваяваць з паветранымі мільянамі там, дзе гэта зусім не патрэбна. Вядома ж, калі табе падаецца, гэта лепш. Але трэба паглядзець — хто жыць лепей? Той, хто робіць абарот за кошт чужых грошай? Так што калі кажуць, мы не будзем браць крэдыт, каб нашы наладжкі, маўляў, не трапілі ў кабалу... Дык не бярэце, але за што вы будзеце жыць? Чамусьці самыя вялікі даўжнікі ўсім — ЗША, Кітай, Еўропа, Японія, усё ўкладваюць туды інвестыцыі, а яны багачэйшыя. Чаму?

— Гэта не толькі ваша праблема, — заспакоіў прафесар эканомікі, — Узаровень жыццямі ў большасці з нас мы такі стан натуральны. Што датычыцца мяне, то мой узровень сярэдні. Наш сямейны бюджэт складаецца з маіх заробку і пенсіі (да таго ж я — удзельнік Айчыннай вайны), ды пенсіі жонкі... Разам з намі жыве дачка — яна кандыдат навук і кіраўнік секцыі ў Інстытуце эканомікі Нацыянальнай акадэміі навук. Наш баланс станоўчы, мы абодвамі жывем без пазыкі. Сам я трохі пазычаю іншым... Таму мяне не бянтэжыць мой невысокі матэрыяльны ўзровень.

— А можа справа не ва ўзроўні даходаў, а ва ўменні разлічваць расходы? Вось вы — лічыце грошы? — Не супакоіўся МВА (Мядзведзева Вольга Аляксандраўна).

— Гэтым таксама займаецца мая жонка. Я добра ўладкаваўся. Я, ведаеце, спецыяліст па размяшчэнні вытворчых сілаў, — зноў намагаўся свайго «коніка» МВФ. — Доўгія гады працаваў начальнікам аддзела па размяшчэнні вытворчых сілаў нашай рэспублікі. Не адзін дзесяцік буйных і дробных прадпрыемстваў былі мной размяшчаны на тэрыторыі Беларусі. Калі я сустракаўся са сваімі былымі аднакурснікамі, то на пытанне аб гаюльным дасягненні ў жыцці адказаў: самае гаюльнае ў жыцці — добра размясціцца. Вось я, напрыклад, добра размясціўся ў сваёй краіне. Акрамя таго, а можа, дзякуючы таму, я добра размясціўся, скончыўшы аспірантур, начальнікам аддзела, потым дырэктарам інстытута, цяпер ясам — навуковым кіраўніком Цэнтра, які сам стварыў... КАШТОНЫЯ ПАРАДЫ АД МВФ

— Калі сур'ёзна, то ўсёяе прыватнае жыццё вельмі ўзаемазвязана з сістэмай, грамадскім развіццём і эканомікай краіны, — дадаў прафесар. — Ваш пахорны слуга — самавы гаюны віноўнік таго, што на тэрыторыі Беларусі размяшчаны энэргетычныя прадпрыемствы. Але тады ўсё было звязана на адну краіну, з адзіным дарожна-гаспадарчым комплексам. Абрыв гэтых сувязяў мы адчуваем на сабе дагэтуль, наш кашалек — беспамылковы паказчык стану эканомікі краіны. Вось што я вам скажу: наша эканоміка засяроджана ў стане пераходнасці. Даўно ўжо час, нарэшце, перайсці... — І што трэба рабіць? — рашуча спытала я.

— Трэба перш за ўсё даць эканамічную свабоду ў межах грамадскага інтарэсу, — патлумачыў МВФ. — Каб гэта была свабода не для безразумных і абрамованых... — Ці магчыма такое? — засумнявалася Мядзведзева-журналістка.

— Некаторыя лічыць, што час шмат у чым уплывае, — уздыгнуў Мядзведзева-эканаміст. — Але ж калісьці трэба фарміраваць новую эканоміку... **АБ ЗАХАВАННІ БЕЛАРУСЬСКАЙ СІБІРЫ** — Не, пастойце, у мяне дзеці малыя, сама ішчэ збіраюся жыць ды жыць, што ж вы такое кажаце? — пакрыдзілася я.

— Настрыявае вас на пачуццё ўласнай годнасці, — патлумачыў прафесар. — Каб вы адстойвалі сваё становішча ў грамадстве, свае ацэнкі, вартасці, адважвалі месца ў жыцці. І не толькі. Калі будзеце за сябе змагацца, нікога ніколі не дасягнеце. А вось калі будзеце змагацца і за сваё калегі, і за іншых людзей, тады будзе вынік. Памятаеце, калісьці Ламаносаў сказаў, што Расія будзе прырастаць Сібіру? Ён меў на ўвазе прыродныя багачы. І яна прырастае. А Беларусь чым можа прырастае? Толькі інтэлектам. Менавіта таму ў нас была створана магутная навука. Важна яе захаваць. На яе наша надзея.

— Мне прыгадваецца да сябе гэту параду, напэўна, што на размову са сваім поўным цэзкам Уладзімірам ЗДАНОВІЧ, старэйшай камісіі па адказнасці ў беларускім парламенце, мяне натхніла не толькі «бывае» заданне — пагутарыць з навагоднім «акцэнтам». Прычым няважна дзе: у лазні, начным клубе, ледзяной студні... Забягаючы наперад, скажу, што сённяшні герой навагодняга нумара адрозніваўся ад такіх прапановаў, спаслаўшыся на тое, што тусовак не любіць і экстрэму таксама. У свой час, ужо ў далёкім 1995 годзе, Уладзімір Мацвеевіч, будучы настаўнікам фізікі сярэдняй школы Драгічынскага раёна, з рук кіраўніка нашай краіны Аляксандра Лукашэнкі атрымаў гарнароўку ўзнагароду ў выглядзе хрустальнага жураўля. Натуральна, што ўсе ачыненыя сродкі мазавяг інфармацыі, у тым ліку і наша газета, расказалі аб узнагароджанні дастойных людзей.

Паўна, гэтая падзея для мяне мела такое значэнне, які многія іншыя, што адбываюцца штодня ў краіне, калі б мая маці не сказала: «А чаму ты нічога не кажаш — ледзь не ўся вёска гаворыць: твайго сына Прэзідэнт ўзнагародзіў...». Не ведаю, ці расчараваліся вясцоўцы з Баранавіцкага раёна ад таго, што гэта быў «другі ЗДАНОВІЧ», але ж мяне было прыемна, што прозвішча прагучала так гучна, хоць ты ў дэпутаты збірайся. З таго моманту прайшло нямаля часу, а «даўгі» за народную папулярнасць сваёму цэжку я так і не вярнуў. А тут цудоўная нагода — гутарка сам-насам з тым самым Уладзімірам ЗДАНОВІЧам у службовым кабінце парламентарыя.

— Уладзімір Мацвеевіч, здымаю каляпаш перад вамі за сядзвінчанне ў «раскрутцы» журналіста, вядома цэкі.

— Мне здаецца, што гэта якаясьці тры выпадкі, якіх лёс павярнуў да вас тым месцам, якіх трэба. Зрэшты, я рады, што прозвішча ЗДАНОВІЧ носіць такія землякі. Гэта і для мяне асабіста вялікі пліос, як вы кажаце, ў «раскрутцы».

— Відаць, вам таксама даводзіцца «карэктаваць» суразмоўцаў па тэлефоне ці ў вочнай размовы. А гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

Уладзімір ЗДАНОВІЧ, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь: «ЧАКАННЕ НОВАГА ГОДА Ў МЯНЕ ПА-РАНЕЙШАМУ ВЫКЛІКАЕ ХВАЛЯВАННЕ...»

Шчыра прызнаюся, што на размову са сваім поўным цэзкам Уладзімірам ЗДАНОВІЧ, старэйшай камісіі па адказнасці ў беларускім парламенце, мяне натхніла не толькі «бывае» заданне — пагутарыць з навагоднім «акцэнтам». Прычым няважна дзе: у лазні, начным клубе, ледзяной студні... Забягаючы наперад, скажу, што сённяшні герой навагодняга нумара адрозніваўся ад такіх прапановаў, спаслаўшыся на тое, што тусовак не любіць і экстрэму таксама. У свой час, ужо ў далёкім 1995 годзе, Уладзімір Мацвеевіч, будучы настаўнікам фізікі сярэдняй школы Драгічынскага раёна, з рук кіраўніка нашай краіны Аляксандра Лукашэнкі атрымаў гарнароўку ўзнагароду ў выглядзе хрустальнага жураўля. Натуральна, што ўсе ачыненыя сродкі мазавяг інфармацыі, у тым ліку і наша газета, расказалі аб узнагароджанні дастойных людзей.



Паўна, гэтая падзея для мяне мела такое значэнне, які многія іншыя, што адбываюцца штодня ў краіне, калі б мая маці не сказала: «А чаму ты нічога не кажаш — ледзь не ўся вёска гаворыць: твайго сына Прэзідэнт ўзнагародзіў...». Не ведаю, ці расчараваліся вясцоўцы з Баранавіцкага раёна ад таго, што гэта быў «другі ЗДАНОВІЧ», але ж мяне было прыемна, што прозвішча прагучала так гучна, хоць ты ў дэпутаты збірайся. З таго моманту прайшло нямаля часу, а «даўгі» за народную папулярнасць сваёму цэжку я так і не вярнуў. А тут цудоўная нагода — гутарка сам-насам з тым самым Уладзімірам ЗДАНОВІЧам у службовым кабінце парламентарыя.

— Уладзімір Мацвеевіч, здымаю каляпаш перад вамі за сядзвінчанне ў «раскрутцы» журналіста, вядома цэкі.

— Мне здаецца, што гэта якаясьці тры выпадкі, якіх лёс павярнуў да вас тым месцам, якіх трэба. Зрэшты, я рады, што прозвішча ЗДАНОВІЧ носіць такія землякі. Гэта і для мяне асабіста вялікі пліос, як вы кажаце, ў «раскрутцы».

— Відаць, вам таксама даводзіцца «карэктаваць» суразмоўцаў па тэлефоне ці ў вочнай размовы. А гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.


— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

...Івановымі

НОВЫ ГОД І ПАДАРУНКІ ВАЛЕРЫЯ ІВАНОВА



— А прозвішча Іванова Вам падабаецца? — Я заўсёды ім ганарыўся. Сваё прозвішча ні за якія грошы не памяню бы на іншае. — Вось і я не памянцала.

ПРА РАДОВОД, КАЛІГАС І ЗАВОД — Трэба напачатку высветліць: а вы дакладна не сваякі? — Можа і сваякі. Я таксама вельмі настойлівы. Гэта не загана, а добрая якасць. — Я гэтую якасць набыла вымушана, у сувязі з прафесіяй. А накіт радовада: мой дзед паходзіць з Магілёўскага раёна.

— А мой бацька — з Клімавіцкага. Ён быў звычайным калгаснікам, працаваў механізатарам і брыгадзірам. А я вывучылася на зоанкіянера, а потым завочна вывучыў паліталогію ў БДУ і, нарэшце, скончыў Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце. — Мы пазнаёміліся, калі вы сталі кіраўніком энкамітага «Рассвета» ў Кіраўскім раёне.

— Я там адпрацаваў пяць гадоў. І толькі цяпер разумею, што трэба было быць смелым чалавекам, каб заняць пасаду пасля Арлоўскага і Стараўкітава. Я часам адчуваю настолькі жале за «Рассвету», бо там была «жывая» справа. І тут, у Шклове, мая пасада, вядома ж, зусім не абстрактная, але там я хутчэй і лепей бачыў вынік сваёй працы.

— Сёння Шклоў таксама ў цэнтры ўвагі краіны. Можна лічыць, што новы завод газетнай паперы — гэта навагодні падарунак Шклоўшчыне? — Ды і ўсёй дзяржаве. Тут вытворчасць еўрапейскага маштабу, і нават больш за тое. Завод унікальны — па тэхналогіі. Цяпер нават шкада, што людзі нядбайна ставяцца да паперы, якую так складана вырабіць. А тэмпы будаўніцтва? За два гады пабудавалі такі завод — гэта сведчыць пра вялікі дзяржаўны патэнцыял і безумоўна, прыемна, што гэта адбываецца ў нас.

— Паглядзіце, ці не сапсуе завод фірменную шклоўскую гурочку. — Не сапсуе, а загарнуць будзе ў што. — А ішчэ народ перажывае: ці хопіць елак? — Дакладна перажывае. Гэта даўно даказана з лічбамі. Так што гэтую тэму можна закрывць. **ПРА ПАРФУМУ ІВАНОЎ** — Давайце адрэем нарэшце тэму навагодніх падарункаў. Раскажыце, каму і што будзеце дарыць. — Жонцы Валяціне Міхайлаўне. Мы з ёй вучыліся ў адной групе ў Клімавіцкай сельска-

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

— Гэта не першы літары ў нашым прозвішчы. А гэта ж жарод, хоць і не найбольш, праз раз назаўважэ Ждановіч.

Плюс адзін. У 2008-м — на адзін дзень больш, і гэты «лішні» 24 гадзіны здаўна надзяляюцца нейкай містычнай сілай. Але ці абавязкова яна адмоўная? Мы паглядзелі на год з «плюсам» з розных бакоў і... прапануем вам зрабіць свае высновы. Няхай высакосны будзе шчаслівым!

ЦЬФУ-АБО АЖАНИЦА Ў ВЫСАКОСНЫ ГОД — НА ШЧАСЦЕ ЦЬФУ,

Калі дарогу перабег чорны кот, кажучы: не пашанце. Калі рассыпалася соль — будзе сварка. Калі ажаніліся ў высакосны год... Прымхлівыя асобы ва ўсё гэта вераць і ствараюць сабе ў жыцці перашкоды: сюды не ідзі, гэтага не рабі, таго не чапай! Рацыяналізатары ж паступаюць з забабонамі па-іншаму: імкнучыся іх асэнсаваць і растлумачыць. Гэта ж проста, як граблі, — кажучы яны (і мы адносімся да іх ліку), — возьмем хоць бы тую ж рассыпаную соль: у цяжкія часы грамадзянскіх войнаў соль была на вагу золата — своеасабліва разменная манета. Калі нехта рассыпаў соль, лічы — змарнаваў грошы. Нядзіўна, што з-за гэтага сварыліся.

Па-сапраўднаму шчаслівыя людзі — гаспадары свайго жыцця — на пустае вёдры, разбітыя люстэркі і іншыя дробязі проста не звачаюць. І правільна робяць. Вось ажаніліся Аляксандр і Наталля Мозаль у высакосным 1984-ым і ўсе гэтыя гады жывуць душа ў душы! І выховаюць яны ні многа ні мала — траіх дзяцей. Дакладней выхоўваць даводзіцца, відаць, толькі 11-гадовага Дзяміда, бо яго старэйшыя сёстры Юля і Каця — ужо зусім дарослыя. Абедзве вучацца ў сталіцы: Юля — на факультэце журналістыкі, а Каця — на біялагічным. Бацькі ж з малодшым братам жывуць у Чысці — невялікім пасёлку пад Мінскам. У іх ладны і ўтульны дом май і завіталі напярэдні Новага года.

На маё пытанне «Як не пабаяліся ажаніцца ў высакосны год?» гаспадары ў адзін голас адказалі: — Нават і не задумаліся над гэтым!

— Ну а я яшчэ пацанёнкам быў, а ўжо вырашыў, што ў самога будзе як мінімум трое дзяцей — не менш, — упэўнена кажа бацька траіх дзяцей. — Ды і пасля нараджэння дзюхо дачок асабліва хацелася сына — спадкамаца, каб было каму перадаць прозвішча і працягваць род.

Кур'ёзныя гісторыі пра прыгоды маленькіх Юлі, Каці і Дзімы — цэлая гара. Раскажам крыху і вам.

— Быў у нас такі прэцэдэнт, калі Юля пастаянна хварэла на ангіну, — успамінае Аляксандр Дзямідавіч, — толькі яе вылечыць, сгодзіць раз у садок — і па-новай. Памытаю, выпраўляю яе ў чарговы раз з наказам: «Не бегаш, не скакаш, на прагулку цёпла апрапацца». У той жа дзень іду я на абед паблізу садка і бачу...

Тут да аповеду падключалася Юля. — Мы тады ўсе разам цягалі снег дзятчынцы, акця ляпіла мядзведзіцкі. Насу я чарговы ахапак і такім ён мне смачным падаўся, што я ам — ўжукіла.

— У мяне аж сэрца спынілася. Тады ёй толькі строга сказаў: «Дома пагаворым», — дзеліцца ўражаннем тата.

А ўжо дома ўсыпаў будзе здароў! — са смехам сёння расказвае Оля, а тады, відаць, было не да веселіцца.

Пра тое, як сяродзя дачка Каця авалодвала маўленчым «навукам», успамінае мама: — Каця ў нас дзятка размаўляла, мы ўжо пачыналі непакоіцца — няк у яе словы ў

— Мая бабуля ў разгар вясялля зцягнула песню, якую не ведаў ніхто са старэйшага пакалення, за тое нечакана для ўсіх яе раптам падтрымаў тосцьдзі з нашых сяброў! Так увес час і спявалі, нават калі ехалі з аднаго дома ў другі на трайлебусе таксама спявалі і веселілі ўсіх навакол, нам з задавальненнем падпявалі.

— Абявзякі ў нас дзеляцца кансерватываўна, — значнае Наталля Аляксандраўна, — тата зарабляе грошы, а мама займаецца гаспадаркай.

— Ты лепш скажы, якія ў нас па святках абявзякі! — дадае галава сям'і. — Наташа гатуе вячэру, а потым, як усе госці разыдуцца, мяне прымушаюць мыць посуд! (Смяецца. — Аўт.)

Гісторыя аднаго падарунка — З усіх падарункаў, што я рабіў жонцы, ёй, як сапраўднай шышчцы, спадабалася швейная машынка — суперсучасная, ёю можна рабіць розныя дэкаратыўныя строчкі. Я яе адрозу трапіў «у яблык» калісьці, памятаю, падарыў ёй машынку для прадзення. Дагэтуль не

— Ты лепш скажы, якія ў нас па святках абявзякі! — дадае галава сям'і. — Наташа гатуе вячэру, а потым, як усе госці разыдуцца, мяне прымушаюць мыць посуд! (Смяецца. — Аўт.)

Гісторыя аднаго падарунка — З усіх падарункаў, што я рабіў жонцы, ёй, як сапраўднай шышчцы, спадабалася швейная машынка — суперсучасная, ёю можна рабіць розныя дэкаратыўныя строчкі. Я яе адрозу трапіў «у яблык» калісьці, памятаю, падарыў ёй машынку для прадзення. Дагэтуль не

— Ты лепш скажы, якія ў нас па святках абявзякі! — дадае галава сям'і. — Наташа гатуе вячэру, а потым, як усе госці разыдуцца, мяне прымушаюць мыць посуд! (Смяецца. — Аўт.)

Гісторыя аднаго падарунка — З усіх падарункаў, што я рабіў жонцы, ёй, як сапраўднай шышчцы, спадабалася швейная машынка — суперсучасная, ёю можна рабіць розныя дэкаратыўныя строчкі. Я яе адрозу трапіў «у яблык» калісьці, памятаю, падарыў ёй машынку для прадзення. Дагэтуль не

— Ты лепш скажы, якія ў нас па святках абявзякі! — дадае галава сям'і. — Наташа гатуе вячэру, а потым, як усе госці разыдуцца, мяне прымушаюць мыць посуд! (Смяецца. — Аўт.)

Гісторыя аднаго падарунка — З усіх падарункаў, што я рабіў жонцы, ёй, як сапраўднай шышчцы, спадабалася швейная машынка — суперсучасная, ёю можна рабіць розныя дэкаратыўныя строчкі. Я яе адрозу трапіў «у яблык» калісьці, памятаю, падарыў ёй машынку для прадзення. Дагэтуль не

— Ты лепш скажы, якія ў нас па святках абявзякі! — дадае галава сям'і. — Наташа гатуе вячэру, а потым, як усе госці разыдуцца, мяне прымушаюць мыць посуд! (Смяецца. — Аўт.)

Гісторыя аднаго падарунка — З усіх падарункаў, што я рабіў жонцы, ёй, як сапраўднай шышчцы, спадабалася швейная машынка — суперсучасная, ёю можна рабіць розныя дэкаратыўныя строчкі. Я яе адрозу трапіў «у яблык» калісьці, памятаю, падарыў ёй машынку для прадзення. Дагэтуль не

— Ты лепш скажы, якія ў нас па святках абявзякі! — дадае галава сям'і. — Наташа гатуе вячэру, а потым, як усе госці разыдуцца, мяне прымушаюць мыць посуд! (Смяецца. — Аўт.)

Гісторыя аднаго падарунка — З усіх падарункаў, што я рабіў жонцы, ёй, як сапраўднай шышчцы, спадабалася швейная машынка — суперсучасная, ёю можна рабіць розныя дэкаратыўныя строчкі. Я яе адрозу трапіў «у яблык» калісьці, памятаю, падарыў ёй машынку для прадзення. Дагэтуль не

— Ты лепш скажы, якія ў нас па святках абявзякі! — дадае галава сям'і. — Наташа гатуе вячэру, а потым, як усе госці разыдуцца, мяне прымушаюць мыць посуд! (Смяецца. — Аўт.)

Гісторыя аднаго падарунка — З усіх падарункаў, што я рабіў жонцы, ёй, як сапраўднай шышчцы, спадабалася швейная машынка — суперсучасная, ёю можна рабіць розныя дэкаратыўныя строчкі. Я яе адрозу трапіў «у яблык» калісьці, памятаю, падарыў ёй машынку для прадзення. Дагэтуль не

— Ты лепш скажы, якія ў нас па святках абявзякі! — дадае галава сям'і. — Наташа гатуе вячэру, а потым, як усе госці разыдуцца, мяне прымушаюць мыць посуд! (Смяецца. — Аўт.)

Гісторыя аднаго падарунка — З усіх падарункаў, што я рабіў жонцы, ёй, як сапраўднай шышчцы, спадабалася швейная машынка — суперсучасная, ёю можна рабіць розныя дэкаратыўныя строчкі. Я яе адрозу трапіў «у яблык» калісьці, памятаю, падарыў ёй машынку для прадзення. Дагэтуль не

— Ты лепш скажы, якія ў нас па святках абявзякі! — дадае галава сям'і. — Наташа гатуе вячэру, а потым, як усе госці разыдуцца, мяне прымушаюць мыць посуд! (Смяецца. — Аўт.)

Гісторыя аднаго падарунка — З усіх падарункаў, што я рабіў жонцы, ёй, як сапраўднай шышчцы, спадабалася швейная машынка — суперсучасная, ёю можна рабіць розныя дэкаратыўныя строчкі. Я яе адрозу трапіў «у яблык» калісьці, памятаю, падарыў ёй машынку для прадзення. Дагэтуль не

— Ты лепш скажы, якія ў нас па святках абявзякі! — дадае галава сям'і. — Наташа гатуе вячэру, а потым, як усе госці разыдуцца, мяне прымушаюць мыць посуд! (Смяецца. — Аўт.)

Гісторыя аднаго падарунка — З усіх падарункаў, што я рабіў жонцы, ёй, як сапраўднай шышчцы, спадабалася швейная машынка — суперсучасная, ёю можна рабіць розныя дэкаратыўныя строчкі. Я яе адрозу трапіў «у яблык» калісьці, памятаю, падарыў ёй машынку для прадзення. Дагэтуль не

— Ты лепш скажы, якія ў нас па святках абявзякі! — дадае галава сям'і. — Наташа гатуе вячэру, а потым, як усе госці разыдуцца, мяне прымушаюць мыць посуд! (Смяецца. — Аўт.)

Гісторыя аднаго падарунка — З усіх падарункаў, што я рабіў жонцы, ёй, як сапраўднай шышчцы, спадабалася швейная машынка — суперсучасная, ёю можна рабіць розныя дэкаратыўныя строчкі. Я яе адрозу трапіў «у яблык» калісьці, памятаю, падарыў ёй машынку для прадзення. Дагэтуль не

— Ты лепш скажы, якія ў нас па святках абявзякі! — дадае галава сям'і. — Наташа гатуе вячэру, а потым, як усе госці разыдуцца, мяне прымушаюць мыць посуд! (Смяецца. — Аўт.)

Гісторыя аднаго падарунка — З усіх падарункаў, што я рабіў жонцы, ёй, як сапраўднай шышчцы, спадабалася швейная машынка — суперсучасная, ёю можна рабіць розныя дэкаратыўныя строчкі. Я яе адрозу трапіў «у яблык» калісьці, памятаю, падарыў ёй машынку для прадзення. Дагэтуль не

— Ты лепш скажы, якія ў нас па святках абявзякі! — дадае галава сям'і. — Наташа гатуе вячэру, а потым, як усе госці разыдуцца, мяне прымушаюць мыць посуд! (Смяецца. — Аўт.)

Гісторыя аднаго падарунка — З усіх падарункаў, што я рабіў жонцы, ёй, як сапраўднай шышчцы, спадабалася швейная машынка — суперсучасная, ёю можна рабіць розныя дэкаратыўныя строчкі. Я яе адрозу трапіў «у яблык» калісьці, памятаю, падарыў ёй машынку для прадзення. Дагэтуль не

— Ты лепш скажы, якія ў нас па святках абявзякі! — дадае галава сям'і. — Наташа гатуе вячэру, а потым, як усе госці разыдуцца, мяне прымушаюць мыць посуд! (Смяецца. — Аўт.)

Гісторыя аднаго падарунка — З усіх падарункаў, што я рабіў жонцы, ёй, як сапраўднай шышчцы, спадабалася швейная машынка — суперсучасная, ёю можна рабіць розныя дэкаратыўныя строчкі. Я яе адрозу трапіў «у яблык» калісьці, памятаю, падарыў ёй машынку для прадзення. Дагэтуль не

— Ты лепш скажы, якія ў нас па святках абявзякі! — дадае галава сям'і. — Наташа гатуе вячэру, а потым, як усе госці разыдуцца, мяне прымушаюць мыць посуд! (Смяецца. — Аўт.)

Гісторыя аднаго падарунка — З усіх падарункаў, што я рабіў жонцы, ёй, як сапраўднай шышчцы, спадабалася швейная машынка — суперсучасная, ёю можна рабіць розныя дэкаратыўныя строчкі. Я яе адрозу трапіў «у яблык» калісьці, памятаю, падарыў ёй машынку для прадзення. Дагэтуль не

— Ты лепш скажы, якія ў нас па святках абявзякі! — дадае галава сям'і. — Наташа гатуе вячэру, а потым, як усе госці разыдуцца, мяне прымушаюць мыць посуд! (Смяецца. — Аўт.)

Гісторыя аднаго падарунка — З усіх падарункаў, што я рабіў жонцы, ёй, як сапраўднай шышчцы, спадабалася швейная машынка — суперсучасная, ёю можна рабіць розныя дэкаратыўныя строчкі. Я яе адрозу трапіў «у яблык» калісьці, памятаю, падарыў ёй машынку для прадзення. Дагэтуль не

— Ты лепш скажы, якія ў нас па святках абявзякі! — дадае галава сям'і. — Наташа гатуе вячэру, а потым, як усе госці разыдуцца, мяне прымушаюць мыць посуд! (Смяецца. — Аўт.)

Гісторыя аднаго падарунка — З усіх падарункаў, што я рабіў жонцы, ёй, як сапраўднай шышчцы, спадабалася швейная машынка — суперсучасная, ёю можна рабіць розныя дэкаратыўныя строчкі. Я яе адрозу трапіў «у яблык» калісьці, памятаю, падарыў ёй машынку для прадзення. Дагэтуль не

Шчаслівы высакосны

Хоць і лічыцца высакосны год, мякка кажучы, не самым спрыяльным, але ў гісторыі нават найноўшага часу хапае абв'яржэнняў гэтакім пестым нашаму настрою. Паспрабуем, напрыклад, пацвердзіць падобную «нешчаслівасць» спявачцы Іне Афанасевы аб міністру МУС Уладзіміру Навуму, які нарадзіўся ў гады з «лішнім» днём...

Вось толькі некаторыя жывыя прыклады ўдалых гадоў — усё, як на падбор, высакосныя.

2004 — першы беларускі капітан каманды з'яўдаецца «Што? Дзе? Калі?» Алякс Мухін атрымае вышэйшую ўзнагароду элітарнага клуба — «Хрустальную саву»;

— на нацыянальнай кінастудыі «Беларусь-фільм» — своеасаблівы бум уласнай вытворчасці. Выходзяць адрозу некалькі мастацкіх карцін: «Вам — заданне», «Дунечка», «Маленькія ўцекачы», «І яшчэ раз пра вайну»;

— самай прывабнай дзятчынцай на Нацыянальным конкурсе прыгажосці «Міс Беларусь» становіцца Вольга Антропава, якая на сёння з'яўляецца самай запрабававай і мадэльным бізнэсе сярод беларускіх «міс»;

— брэсцкая бягуня Юлія Несцярэнка стварае сенсацыю на Алімпіядзе ў Афінзе: «белая малаўка» перамагае на дыстанцыі 100 метраў;

— гран-пры на «Славянскім базары ў Віцебску» (нягледзячы на высакосны год і 13-ы парадкавы нумар фестывалю) бярэ яскравы старт кар'ера Пятра Елфімава. У гэтым жа годзе ў тэлепраекце «На родны артыст-2» перамагае беларус Руслан Аляхно.

2000 — «Звязда» пераходзіць на поўнакаляровы друк; — створаны тэлеканал СТБ, які зараз вяртаецца на тэрыторыю ўсёй Беларусі;

— выходзіць у пракат апошні, але звышшаспяховае фільм Міхаіла Пташчука «У жніўні 44-га».

1996 — у Атланце прадстаўніца акадэмічнага веславання Кацярына Хадатовіч (Карстэн) становіцца першай алімпійскай чэмпіёнкай у гісторыі суверэннай Беларусі (дарочна, летняя алімпійская гульні заўжды выпадаюць на высакосныя гады, і беларусы пастаянна вяртаюцца дадому з узнагародамі).

1988 — з'явіўся Летні амфітэатр у Віцебску; — у Мінску праходзіць конкурс «Мінская прыгажуня» — прататып «Міс Беларусь». Першай яго пераможцай становіцца Ліка Ялінская.

1984 — адкрыта першая лінія мінскага метро; — экранізаваны раман Ул. Караткевіча «Чорны замак Альшанскі»; — у Беларусі назіраецца чарговы бум-бум.

1960 — на летніх Гульніх у Рыме прадстаўнікі БССР (веславальшчыкі Леанід Гейштар і Сяргей Макаранка) заваёўваюць першыя залатыя алімпійскія медалі ў гісторыі беларускага спорту.

1956 — у Мінску трансляцыя першых тэлеперадачы. 1952 — упершыню экранізавана класічная п'еса Я. Купалы «Паўлінка»;

у Мінску па маршруце «Вакал — плошча Перамогі» пущаны першы трайлебус.

1948 — створаны завод «БелАЗ». 1944 — Мінск вызвалены ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 1924 — створана канв'ятарская фабрыка «Спартак» (першапачаткова называлася «Праветар»).

Навагодняе застолле

Сімвалам наступнага года, паводле ўсходняга календара, як вядома, стане Зямляны Пацук. Каб задобрыць гаспадара будучага года, даўдзецца пастарацца і смачна накарміць яго.

Свініца з ананасамі Кавалкі карэйкі (па 150 г), 1 бляшанка кансерваванага ананасаў кольцамі, 50 мл алею, 100 г надзёртага сыру, зеляніна пятрушкі.

Ананасы дастаньце з бляшанкі, кавалкі мяса злёгка адбіце, пасаліце, паперчыце. У міску наліце ананасавае сок і пакладзіце кавалкі мяса. Пастаўце марынавацца ў халадзільнік на 1,5 гадзіны. Нагрэйце духоўку да 200 °С. На патэльні абсмажце мяса на алеі з аднаго боку да румянай карыначкі. Кавалкі мяса перавярніце і перакладзіце на бляху, на кожны пакладзіце па лустачцы ананасаў, пасыпце надзёртым сырам і залякайце ў духоўцы 20 хвілін. На гарнір падаіце адвараны рыс. Упрыгожце зелянінай пятрушкі.

Рулецікі з вядліны Закрыцце чарнасліз без костачак у тонкіх лустачкі сыраваннага вядліны і аблырскайце аліўковым алеем.

Сыр з экзатычнымі фруктамі Кубкі цвёрдага сыру і ананаса (можна кансерваванага) па чарзе накіньце на зубчыстка.

Салата: «Добры настрой» Гэта стравя называецца так таму, што выглядае ярка, страката і стварае за сталом адчуванне сваята.

Невялікія кавалкі пекінскай салаты, 400 г філе курчыннай гурады, 150 г цвёрдага сыру, 150 г маянэза, 10 алівак, 1 пакецік маленькіх сукхарыкаў (белыя ці чорныя).

Курчу адварыце ў падсоленай вадзе. Калі яна астыве, аддзяліце мяса ад касці і парэжце кубкамі. Салату разбярчыце на асобнае лісце, памыйце, падсушыце, выдзіліце цвёрдыя сцябліны. Лісце парэжце, але не вельмі дробна. Надзярыце на буйной тарцы сыр. Усё злучыце, запрацце маянэзам і перамешайце. Упрыгожце палавічкі алівак і пасыпце сукхарыкамі.

Дэсерт «Апельсінавая свежасць» 1 ч. лыжка (на адну порцыю) растарварнай каваы, 1 ч. лыжка цукру, 100 мл апельсінавага соку, 80 мл вады, лёд.

Каву заліце 80 мл гарчай вады, дадайце цукар, размяшайце. У шклянку пакладзіце лёд, наліце апельсінавы сок. Затым акуратна на лыжцы ўліце каву з цукрам.

Маё пытанне «Як не пабаяліся ажаніцца ў высакосны год?» гаспадары ў адзін голас адказалі: — Нават і не задумаліся над гэтым!

— Ну а я яшчэ пацанёнкам быў, а ўжо вырашыў, што ў самога будзе як мінімум трое дзяцей — не менш, — упэўнена кажа бацька траіх дзяцей. — Ды і пасля нараджэння дзюхо дачок асабліва хацелася сына — спадкамаца, каб было каму перадаць прозвішча і працягваць род.

Кур'ёзныя гісторыі пра прыгоды маленькіх Юлі, Каці і Дзімы — цэлая гара. Раскажам крыху і вам.

— Быў у нас такі прэцэдэнт, калі Юля пастаянна хварэла на ангіну, — успамінае Аляксандр Дзямідавіч, — толькі яе вылечыць, сгодзіць раз у садок — і па-новай. Памытаю, выпраўляю яе ў чарговы раз з наказам: «Не бегаш, не скакаш, на прагулку цёпла апрапацца». У той жа дзень іду я на абед паблізу садка і бачу...

Тут да аповеду падключалася Юля. — Мы тады ўсе разам цягалі снег дзятчынцы, акця ляпіла мядзведзіцкі. Насу я чарговы ахапак і такім ён мне смачным падаўся, што я ам — ўжукіла.

— У мяне аж сэрца спынілася. Тады ёй толькі строга сказаў: «Дома пагаворым», — дзеліцца ўражаннем тата.

А ўжо дома ўсыпаў будзе здароў! — са смехам сёння расказвае Оля, а тады, відаць, было не да веселіцца.

Пра тое, як сяродзя дачка Каця авалодвала маўленчым «навукам», успамінае мама: — Каця ў нас дзятка размаўляла, мы ўжо пачыналі непакоіцца — няк у яе словы ў

— Ты лепш скажы, якія ў нас па святках абявзякі! — дадае галава сям'і. — Наташа гатуе вячэру, а потым, як усе госці разыдуцца, мяне прымушаюць мыць посуд! (Смяецца. — Аўт.)

Гісторыя аднаго падарунка — З усіх падарункаў, што я рабіў жонцы, ёй, як сапраўднай шышчцы, спадабалася швейная машынка — суперсучасная, ёю можна рабіць розныя дэкаратыўныя строчкі. Я яе адрозу трапіў «у яблык» калісьці, памятаю, падарыў ёй машынку для прадзення. Дагэтуль не

— Ты лепш скажы, якія ў нас па святках абявзякі! — дадае галава сям'і. — Наташа гатуе вячэру, а потым, як усе госці разыдуцца, мяне прымушаюць мыць посуд! (Смяецца. — Аўт.)

Гісторыя аднаго падарунка — З усіх падарункаў, што я рабіў жонцы, ёй, як сапраўднай шышчцы, спадабалася швейная машынка — суперсучасная, ёю можна рабіць розныя дэкаратыўныя строчкі. Я яе адрозу трапіў «у яблык» калісьці, памятаю, падарыў ёй машынку для прадзення. Дагэтуль не

— Ты лепш скажы, якія ў нас па святках абявзякі! — дадае галава сям'і. — Наташа гатуе вячэру, а потым, як усе госці разыдуцца, мяне прымушаюць мыць посуд! (Смяецца. — Аўт.)

Гісторыя аднаго падарунка — З усіх падарункаў, што я рабіў жонцы, ёй, як сапраўднай шышчцы, спадабалася швейная машынка — суперсучасная, ёю можна рабіць розныя дэкаратыўныя строчкі. Я яе адрозу трапіў «у яблык» калісьці, памятаю, падарыў ёй машынку для прадзення. Дагэтуль не

— Ты лепш скажы, якія ў нас па святках абявзякі! — дадае галава сям'і. — Наташа гатуе вячэру, а потым, як усе госці разыдуцца, мяне прымушаюць мыць посуд! (Смяецца. — Аўт.)

Гісторыя аднаго падарунка — З усіх падарункаў, што я рабіў жонцы, ёй, як сапраўднай шышчцы, спадабалася швейная машынка — суперсучасная, ёю можна рабіць розныя дэкаратыўныя строчкі. Я яе адрозу трапіў «у яблык» калісьці, памятаю, падарыў ёй машынку для прадзення. Дагэтуль не

— Ты лепш скажы, якія ў нас па святках абявзякі! — дадае галава сям'і. — Наташа гатуе вячэру, а потым, як усе госці разыдуцца, мяне прымушаюць мыць посуд! (Смяецца. — Аўт.)

Гісторыя аднаго падарунка — З усіх падарункаў, што я рабіў жонцы, ёй, як сапраўднай шышчцы, спадабалася швейная машынка — суперсучасная, ёю можна рабіць розныя дэкаратыўныя строчкі. Я яе адрозу трапіў «у яблык» калісьці, памятаю, падарыў ёй машынку для прадзення. Дагэтуль не

— Ты лепш скажы, якія ў нас па святках абявзякі! — дадае галава сям'і. — Наташа гатуе вячэру, а потым, як усе госці разыдуцца, мяне прымушаюць мыць посуд! (Смяецца. — Аўт.)

Гісторыя аднаго падарунка — З усіх падарункаў, што я рабіў жонцы, ёй, як сапраўднай шышчцы, спадабалася швейная машынка — суперсучасная, ёю можна рабіць розныя дэкаратыўныя строчкі. Я яе адрозу трапіў «у яблык» калісьці, памятаю, падарыў ёй машынку для прадзення. Дагэтуль не

— Ты



Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Мінск Крышталёў»: ВЕКАВЫЯ ТРАДЫЦЫІ ЯКАСЦІ, ПРАВЕРАНЫЯ ЧАСАМ

АЙЧЫННАМУ ФЛАГМАНУ Ў СВАЁЙ ГАЛІНЕ — 114 ГАДОЎ



Без сумненняў, сённяшнія пазіцыі РУП «Мінск Крышталёў» на чале з галаўным прадпрыемствам, што ў сталіцы, выначаюцца павышанай трываласцю. Прычым не толькі на айчынным рынку, але і далёка за яе межамі. Прыемна, што такая папулярнасць не з'яўляецца часовай. Прафесіяналы сваёй справы пацвярджаюць званне лідара больш за сотню гадоў і маюць больш чым векавы вопыт вытворчасці якасных вырабаў.

Сёння прадукцыя РУП «Мінск Крышталёў» налічвае больш за 100 найменняў і за якасць кожнага з вырабаў на прадпрыемстве рэагуюць. Дакладная, адладжаная за многія гады развіцця сістэма вытворчасці моцных напояў дазволіла прадпрыемству выйсці ў першыя рады сярод вытворцаў аналагічных алкагольных вырабаў у краіне, а таксама быць на перадае сярод экспарцёраў і стаць лепшай кампаніяй, якая вырабляе запатрабаваную ў народзе прадукцыю.

Прадпрыемства дэманстравала сваю прадукцыю «Grupwosche» (Зялёны тыдзень) у Германіі і на Міжнароднай выставе PolAgro Food у Польшчы, дзе была намінавана на залаты медаль.

3 гісторыі...

Гісторыі сцвярджаюць, што нацыянальны 40-градусны напой і гонар велікарасу нарадзіўся на Усходзе. Упамінае аб гэтым Напоі прыходзіць на тэрыторыю арабскага алхіміка Рэзаса. Ён пісаў, што «вада жыцця» выкарыстоўваецца алхімікамі для доследаў, праўда, адначасова з'яўляецца сродак ад усіх хваробаў, у тым ліку і ад старасці. З летаніцаў можна пагадзіцца, а можна не загнуцца. Тым не менш, адмаўляць факт таго, што «гаручы» напой у многіх краінах свету стаў нацыянальным, не варта. Бутэлька 40-градуснай стала неад'емнай часткай любога застолля. Іншая справа — навушчыца «культура» ўжываць гэты прадукт, гэта значыць, ведаць меры. Дарчы, да гэтка імкнуліся нашы продкі. З даўняй часоў у Беларусі п'янства ўсяляк асуджалася. Напрыклад, жыхары Полацкага княства нават у час свята лічылі, што сямей чаркай хмельнага зеля можна ўгнаць Бога, бо пасля такой дозы алкаголю чалавек авалодвала нячыстая сіла, і пачыналіся сваркі, перабранкі і цяганне за валасы. Таму тых, хто перабраў норму, палачане пераставалі паважаць.

Вада — усяму аснова

Асновай шматлікіх відаў прадукцыі РУП «Крышталёў» з'яўляецца «кромніевая» вада. Спажываючы прадукцыю з маркай «Крышталёў», у тым ліку і замежжы, упэўнены: беларускі кромень, які выкарыстоўваецца на вытворчасці для змякчэння вады, з'яўляецца своеасаблівым сімвалам Беларусі. Кромень моцна характарам, мяккі душой, сцвярджаюць яны.

Нацыянальны каларыт і багацце смаку


Фірменная выработка прадпрыемства «Мінск Крышталёў» выгадна адрозніваецца і запамінаецца не толькі лепшым еўрапейскім стандартам па якасці і ўдалымі і арыгінальнымі назвамі, але і сучасным дызайнам бутэлек і яркацю этыкетак, разнастайнасцю і зручнасцю ўпакоўкі... Асабліва ўвага надаецца выпуску прадукцыі ў сувенірных і падарункавых выкананні, які найбольш поўна перадаюць нацыянальны каларыт. Па жаданні пакупніка прадукцыя ў сувенірным выкананні ўпакоўваецца ў падарункавыя шкатулкі, каробкі і футляры. Да святаў і падзей дзяржаўнага значэння, знававых датаў і юбілейных выданняў прадпрыемства рэспублікі РУП «Мінск Крышталёў» забяспечвае спецыяльны выпуск прадукцыі ў эксклюзіўным выкананні. У дадатак да ўсяго пакупнік мае магчымасць падарваць камплект чарак з фірменнай сімволікай, што створыць камплект падарункаў сябрам і знаёмым, асабліва тым, хто працуе за мяжой.



Апаратчык Аксана СІДОРАНКА працуе на прадпрыемстве і вучыцца завочна ў ВУН. Майстар Леанід ЛУЦЭН. Дызайн вытворчай тэрыторыі — справа важная, — сцвярджае інжынер-лабарант Валянціна БАРАУКА. Інжынер-лабарант Аляксей БЫЧКОВА.



Дастойны ўдзел у міжнародных выставках і конкурсах-дэгустацыях садапейнічае ўмацаванню атмасферы даверу да прадукцыі РУП «Мінск Крышталёў», якая складалася ў сусветных дзелавых колах, і павышэнню аўтарытэцкіх яго іміджу, пашырэнню кола пакупнікоў і прыхільнасці бранда «Мінск Крышталёў» у многіх краінах свету.



У Вялікім княстве Літоўскім (ВКЛ) грамадзянскія правы п'яніц нават не ахоўваліся законам. Гэта знайшло адлюстраванне ў адной з прававых нормаў такога ўнікальнага для таго часу дакумента, як Статут ВКЛ 1588 года.

Вялікую ролю ў барацьбе за цярпосць адгравала ў сярэднія вякі мінулага тысячагоддзя праваслаўная царква. У 1558 годзе ўзнікла першае царкоўнае грамадства цярпосці. Згодна з указам свяцішлага Сінода па ўсёй Расіі і ў беларускіх губернях сталі ўзнікаць царкоўныя Брацтвы, якія ставілі перад сабой задачу барацьбы з п'янствам.


Для ўсіх, хто неабякава да свайго здароўя, на РУП «Крышталёў» арганізаваны выпуск аднайменнай пітной вады з уласнай свідравіны глыбінёй 290 метраў.

На паверхні вада падвяргаецца апрацоўцы па самых сучасных тэхналогіях: яе прапускаюць праз кромніевыя фільтры (менавіта на Мінскі ВГЗ «Крышталёў» пачалі выкарыстоўваць унікальны ўласцівы кромнію), апрацоўваюць серабром, што дазваляе зрабіць ваду максімальна карыснай для здароўя і прыемнай на смак.

Беларускім вучонымі ў выніку эксперыментальных навуковых даследаванняў расшыфраваны механізм дзеяння «кромніевай» вады (падвергнуты спецыяльнай апрацоўцы — фільтрацыі праз чорны кромень) на арганізм. Згодна з іх заключэннем атрыманая даныя даюць важны падставы рэкамендаваць насельніцтву Рэспублікі Беларусь спажыванне кромніевай вады вытворчасці РУП «Мінск Крышталёў».

І яшчэ. Навуковыя свіданні сцвярджаюць, што вада неабходна для нармальнага стрававання, паўнацэннай работы печані і нырака. Яе недахоп зніжае імунітэт, а значыць і ўстойлівасць да захворванняў. Пастаянны недахоп у арганізме H₂O прыводзіць да заўчаснага старэння: скура становіцца сухой, губляе здаровы колер і натуральную эластычнасць. Вядома, што стан апатыі, раздражнёнасці і нават дэпрэсіі наступае з-за недахопу вады ў арганізме. Лепшы сродак, каб вярнуць здаровы настрой — ужыванне пітной вады вытворчасці РУП «Крышталёў».

Вытворчасць РУП «Мінск Крышталёў» сертыфікавана ў сістэме менеджменту якасці ў адпаведнасці з патрабаваннямі ISO-9001 і ў сістэме кіравання навакольным асяроддзем у адпаведнасці з патрабаваннем ISO-14001.



У цэку прадпрыемства — у заводскім музеі працоўнай славы захоўваецца шматлікія ўзнагароды, — кажа загадчык фізкультурна-аздаравельнага комплексу Анастас ГУСКО — у Наталлі БУРАЙ пасада адказная — яна кантралюе цэха вытворчасці і разліву — інжынер-лабарант Таццяна ФЕДАРАВА.



У грамадска-гандлёвым цэнтры «Сталіца», што размешчаны ў цэнтры Мінска, вы знайдзеце фірменны аддзел «Крышталёў». Тут прадуць наместнік загадчыка Святлана ХАЦКЕВІЧ і прадавец Кацярына ПРАСКУРНИЧА.

- ### Адрасы фірменных магазінаў:
- «Крышталёў-100» г. Мінск, вул. Варашані, 8, тэл. (8 017) 284 33 23.
 - «Два буслы» г. Мінск, вул. Кастрычніцкая, 15, тэл. (8 017) 227 56 69.
 - «Крышталёў» г. Мінск, вул. Кастрычніцкая, 15а, тэл. (8 017) 227 14 05.
 - «Чарадзей» г. Мінск, вул. Макавіна, 136, тэл. (8 017) 264 80 28.
 - «Крышталёў» г. Мінск, пл. Незалежнасці, падзежны горад «Сталіца», пав. 511, тэл. (8 017) 289 12 64.
 - «Крышталёў» г. Магілёў, вул. Першамайская, 16, тэл. (8 0222) 22 53 30.
 - «Крышталёў» г. Гродна, вул. Тройцкая, 19, тэл. (8 0152) 77 28 65.
 - «Крышталёў» г. Шчучын, вул. Савецкая, 1, тэл. (8 01514) 24 76.
 - «Крышталёў» г. Іўе, вул. Дружбы, 2, тэл. (8 01595) 26 180.
 - «Крышталёў» г. Салігорск, вул. Леніна, 16, тэл. (8 01710) 42 844.
 - «Крышталёў» г. Дзяржынск, вул. К. Маркса, 12, тэл. (8 01716) 54 108.
 - «Крышталёў» г. Жодзіна, вул. 50 гадоў Кастрычніка, тэл. (8 01775) 33 581.
 - «Крышталёў» г. Берасіно, вул. Перамогі, 1, тэл. (8 01715) 55 234.
 - «Крышталёў» г. Барысаў, вул. Трусава, 32, тэл. (8 01777) 50 564.
 - «Крышталёў» п. Сноў Нясвіжскага раёна, тэл. (8 01750) 56 277.
 - «Крышталёў» г. Любань, вул. Сацыялістычная, 22, тэл. (8 01794) 51 188.
 - «Крышталёў» п. Урзчча Любанскага раёна, в. Заводская, 1, тэл. (8 01594) 52 231.
 - «Крышталёў» г. Слуцк, вул. 14 Партызан, 37, тэл. (8 01795) 25 426.
 - «Крышталёў» п. Школьны Стаўбіцкага раёна, тэл. (8 01717) 35 107.

Узнагароды РУП «Мінск Крышталёў», атрыманыя ў 2007 годзе

- XI Міжнародная спецыялізаваная выстава «INTERFOOD», 11-ы дэгустацыйны конкурс DRINKS (Санкт-Пецярбург, 2–5 красавіка)
 - залаты медаль
 - сярэбраны медаль
 - дыплом
- Міжнародная выстава «Бістро. Пива. Вино і напіткі», 7-ы міжнародны конкурс-дэгустацыя лікёра-гарэлачных вырабаў (г. Мінск, красавік)
 - залаты медаль
 - сярэбраны медаль
 - бронзавы медаль
- Нацыянальная выстава Рэспублікі Беларусь у Азербайджанскай Рэспубліцы (Баку, май)
 - дыплом удзельніка выставы
- XVII міжнародная выстава-конкурс «Усерасійская марка. Знак якасці XXI стагоддзя» (г. Масква, 15–18 мая)
 - пашпарт «Прадпрыемства высокай якасці»;
 - залаты знак якасці
 - бронзавы знак якасці
- Міжнародны форум напояў DRINK-EXPO (г. Санкт-Пецярбург, 18–20 чэрвеня)
 - Гран-пры
 - залаты медаль
 - сярэбраны медаль
- Міжнародны конкурс «Ялта. Залаты грывон-2007» (18–26 чэрвеня)
 - залаты медаль
 - сярэбраны медаль
- III міжнародны конкурс каньякоў і брэндзі «KVINT-2007» (Тыраспаль, 6–7 верасня)
 - залаты медаль
- сярэбраны медаль
- дыплом за знешняе афармленне Міжнародная выстава-кірмаш «Віно-гарэла-2007» (г. Сочы, 6–9 верасня).
- Гран-пры
- залаты медаль
- Міжнародны прэсійны конкурс вінаў (г. Масква, 12–16 лістапада).
- залаты медаль
- пасведччанне аб узнагароджанні спецыяльным прызам «За высокую дасягненні ў галіне развіцця вінарства».
- Конкурс «Лепшыя тавары Рэспублікі Беларусь» 2007 года (г. Мінск, 20 лістапада)
 - лаўрэат конкурсу
 - лаўрэат конкурсу
 - лаўрэат конкурсу — Конкурс спіртоў у рамках навукова-практычнага семінара «Павышэнне рэнтабельнасці спіртвых заводаў у новых умовах вытворчасці» (г. Масква, 19–23 лістапада).
 - дыплом 1-й ступені
 - дыплом 2-й ступені
- Конкурс-дэгустацыя «ГУСТ» (г. Мінск, 6 снежня)
 - дыплом
 - Конкурс на саісканне Прэміі Урада Рэспублікі Беларусь за дасягненні ў галіне якасці (г. Мінск, 6 снежня).
 - дыплом лаўрэата, крышталёвы знак. Рэспубліканскі конкурс «Прадукт года» (г. Мінск, 17 снежня)
 - Гран-пры

Курс — на эксперт

У жорсткіх умовах сучаснага рынку прадпрыемства праводзіць актыўную палітыку аднаўлення сваіх знешнеэканамічных пазіцый, у тым ліку і ў Расіі. Гэта задача не толькі эканамікі, але і прэстыжу.

У сваім лідэрстве на РУП «Мінск-Крышталёў» упэўнены. Тут цвёрда ведаюць: пройдзе яшчэ сотня гадоў, зменіцца пакаленні, але пакуль будзе запатрабавана папулярная ў народзе прадукцыя — галоўнай гандлёвай маркай у Беларусі будзе «Крышталёў».

Геаграфія паставак

- 1997 Расія.
- 1998 Расія, ЗША.
- 1999 ЗША, Францыя.
- 2001 ЗША, Германія, Расія.
- 2002 Паўднёвая Карэя, Іарданыя, Перу, Расія, Германія.
- 2003 Германія, Перу, Латвія, Расія.
- 2004 Латвія, Літва, Германія, Турцыя, Армения, Славакія.
- 2005 Расія, Латвія, Літва, Германія, Турцыя, Армения, Швейцарыя.
- ружкі крышталёўскіх вырабаў у Грэцыю, Чэхію і Азербайджан. Зараз вядуцца перамовы аб пастаўках вырабаў з маркай «Крышталёў» у Паўднёвую Карэю і Кітай.

РУП «Мінск Крышталёў» у студзені-снежні 2007 года павялічыў экспарт сваёй прадукцыі больш чым у 1,5 раза.

На прадпрыемстве ўкаранёна сістэма якасці харчовых прадуктаў на падставе прыняцця аналізу рызыкі і крытычных кантрольных кропак (НАССР) пры вытворчасці, захоўванні і аптовай рэалізацыі прадукцыі.

Матэрыялы рэкламна-інфармацыйнай старонкі падтрымваюць Уладзімір ЗДАНОВІЧ, Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

РУП «МІНСК КРЫШТАЛЁў» ГЭТА:

- высокая якасць прадукцыі;
- шырокі асартымент прадукцыі;
- шырокая сетка фірменных магазінаў.

ЗАПРАШАЕМ ДА СУПРАЦОЎНІЦТВА!

Нашы рэкламіты: Рэспубліка Беларусь, 220030, г. Мінск, вул. Кастрычніцкая, 15. Тэл/факс: (+375-17) 227 44 69. <http://www.kristal.by>

Аддзел знешнеэканамічнай дзейнасці — тэл/факс: 289-13-88

УНП 600013329.

Прамернае ўжыванне алкаголю шкодзіць здароўю



ЗВЯЗДА

БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

2008

СТУДЗЕНЬ		ЛЮТЫ	
ПН	7 14 21 28	4 11 18 25	
АЎТ	1 8 15 22 29	5 12 19 26	
СР	2 9 16 23 30	6 13 20 27	
ЧЦ	3 10 17 24 31	7 14 21 28	
ПТ	4 11 18 25	1 8 15 22 29	
СБ	5 12 19 26	2 9 16 23	
НД	6 13 20 27	3 10 17 24	

САКАВІК		КРАСАВІК	
ПН	3 10 17 24 31	7 14 21 28	
АЎТ	4 11 18 25	1 8 15 22 29	
СР	5 12 19 26	2 9 16 23 30	
ЧЦ	6 13 20 27	3 10 17 24	
ПТ	7 14 21 28	4 11 18 25	
СБ	1 8 15 22 29	5 12 19 26	
НД	2 9 16 23 30	6 13 20 27	

МАЙ		ЧЭРВЕНЬ	
ПН	5 12 19 26	2 9 16 23 30	
АЎТ	6 13 20 27	3 10 17 24	
СР	7 14 21 28	4 11 18 25	
ЧЦ	1 8 15 22 29	5 12 19 26	
ПТ	2 9 16 23 30	6 13 20 27	
СБ	3 10 17 24 31	7 14 21 28	
НД	4 11 18 25	1 8 15 22 29	

ЛІПЕНЬ		ЖНІВЕНЬ	
ПН	7 14 21 28	4 11 18 25	
АЎТ	1 8 15 22 29	5 12 19 26	
СР	2 9 16 23 30	6 13 20 27	
ЧЦ	3 10 17 24 31	7 14 21 28	
ПТ	4 11 18 25	1 8 15 22 29	
СБ	5 12 19 26	2 9 16 23 30	
НД	6 13 20 27	3 10 17 24 31	

ВЕРАСЕНЬ		КАСТРЫЧНІК	
ПН	1 8 15 22 29	6 13 20 27	
АЎТ	2 9 16 23 30	7 14 21 28	
СР	3 10 17 24	1 8 15 22 29	
ЧЦ	4 11 18 25	2 9 16 23 30	
ПТ	5 12 19 26	3 10 17 24 31	
СБ	6 13 20 27	4 11 18 25	
НД	7 14 21 28	5 12 19 26	

ЛІСТАПАД		СНЕЖАНЬ	
ПН	3 10 17 24	1 8 15 22 29	
АЎТ	4 11 18 25	2 9 16 23 30	
СР	5 12 19 26	3 10 17 24 31	
ЧЦ	6 13 20 27	4 11 18 25	
ПТ	7 14 21 28	5 12 19 26	
СБ	1 8 15 22 29	6 13 20 27	
НД	2 9 16 23 30	7 14 21 28	



ВЯЛІКАЯ БЕЛАЯ ЧАПАЯ АБ'ЯЎЛЕНА Ў БЕЛАРУСІ ПТУШКАЙ 2008 ГОДА.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ПРАВАСЛАЎНЫ КАЛЯНДАР

27 КРАСАВІКА — ПАСХА (ВЯЛІКДЗЕНЬ)

ДВУНАДЗЕСЯТЫЯ СВЯТЫ

7 студзеня	Раждства Хрыстова
19 студзеня	Хрышчэнне Гасподняе (Вадохрышча)
15 лютага	Стрэнне Гасподняе (Грамніцы)
7 красавіка	Блажавешчанне Прасвятой Багародзіцы
20 красавіка	Вербная нядзеля (Вербніца)
5 чэрвеня	Узнясенне
15 чэрвеня	Дзень Святой Тройцы — Пяцідзятніца (Сёмуха)
19 жніўня	Праабражэнне Гасподняе (Яблычны Спас)
28 жніўня	Успенне Прасвятой Багародзіцы (Першая Прачыстая)
21 верасня	Нараджэнне Прасвятой Багародзіцы (Багач, Другая Прачыстая)
27 верасня	Уздзвіжанне Крыжа Гасподняга
4 снежня	Увядзенне ў храм Прасвятой Багародзіцы

ВЯЛІКІЯ СВЯТЫ

14 студзеня	Абрэзанне Гасподняе і памяць св. Васілія Вялікага
7 ліпеня	Нараджэнне Іаана Прадцечы
12 ліпеня	святых першавярхоўных апосталаў Пятра і Паўла (Пятро)
11 верасня	Усекнавенне галавы Іаана Прадцечы
14 кастрычніка	Пахроў Прасвятой Багародзіцы (Пакрова, Трэцяя Прачыстая)

МНАГАДЗЁННЫЯ ПАСТЫ

Вялікі	з 10 сакавіка да 26 красавіка
Пятроў	з 23 чэрвеня да 11 ліпеня
Успенскі	з 14 жніўня да 27 жніўня
Перад Раждствам Хрыстовым	з 28 лістапада да 6 студзеня 2009 года

АДНАДЗЁННЫЯ ПАСТЫ

Серада і пятніца на працягу ўсяго года, за выключэннем усяядных тыдняў і Каляднага перыяду
Навячэр'е Богаяўлення (Трэцяя, Вадалосная Куцця) — 18 студзеня
Усекнавенне галавы Іаана Прадцечы — 11 верасня
Уздзвіжанне Крыжа Гасподняга — 27 верасня

УСЯЯДНЫЯ ТЫДНІ (ПА СЕРАДАХ І ПЯТНІЦАХ ПОСТУ НЯМА)

Калядны перыяд	з 7 да 17 студзеня
Мыгара і фарысея	з 18 лютага да 23 лютага
Сырны (масленічны)	з 3 да 8 сакавіка
Пасхальны (Светлы)	з 27 красавіка да 3 мая
Троіцкі	з 16 чэрвеня да 21 чэрвеня

ТРАПЕЗА Ў СВЯТЫ

Паводле Царкоўнага ўстава, у святы Раждства Хрыстовага і Богаяўлення, калі яны прыпадаюць на сераду і пятніцу, посту няма. У Навячэр'е Раждства Хрыстовага, Навячэр'е Богаяўлення, у святы Уздзвіжання Крыжа Гасподняга і Усекнавення галавы Іаана Прадцечы дазваляецца ежа з алеем. У святы Стрэння, Праабражэння Гасподняга, Успення, Нараджэння і Пакрова Прасвятой Багародзіцы, Увядзення Яе ў храм, Нараджэння Іаана Прадцечы, апосталаў Пятра і Паўла, Іаана Багаслова, калі яны прыпадаюць на сераду і пятніцу, а таксама ў перыяд ад Пасхі да Тройцы ў сераду і пятніцу дазваляецца рыба.

ДНІ АСАБЛІВАГА ПАМІНАННЯ СПАЧЫЛЫХ

Субота мясалусная	1 сакавіка
Субота 3-га тыдня Вялікага посту	29 сакавіка
Субота 4-га тыдня Вялікага посту	5 красавіка
Радаўніца	6 мая
Памінанне спачылых воінаў	9 мая
Субота Тройцкая	14 чэрвеня
Субота Дзімітрыеўская	1 лістапада

НЕ АДПРАЎЛЯЕЦА ВЯНЧАННЕ

Напярэдадні серады і пятніцы ўсяго года (г.зн. па аўторках і чацвяргях)
 Напярэдадні нядзельных дзён (г.зн. па суботах)
 Напярэдадні двудзятых, храмавых і вялікіх святаяў
 На працягу пастоў Вялікага, Пятровага, Успенскага і посту перад Раждствам
 На працягу Каляднага перыяду (ад 7 да 19 студзеня)
 На працягу сырнага тыдня (масленіцы), пачынаючы з Нядзелі мясалунай і ў Нядзелю сырапунюю
 На працягу Пасхальнага (Светлага) тыдня
 У дні і напярэдадні Усекнавення галавы Іаана Прадцечы — 11 верасня і Уздзвіжання Крыжа Гасподняга — 27 верасня

КАТАЛІЦКІ КАЛЯНДАР

1 студзеня	Святой Багародзіцы Марыі
6 студзеня	Аб'яўленне Пана (Тры Каралі)
13 студзеня	Хрост Пана
2 лютага	Ахвяраванне Пана
6 лютага	Папалец (Пачатак Вялікага посту)
15 сакавіка	Святога Юзафа
16 сакавіка	Пальмовая нядзеля
23 сакавіка	Вялікдзень
24 сакавіка	Велікодны панядзелак
30 сакавіка	Божай Міласэрнасці
31 сакавіка	Звеставанне Пана
1 мая	Унебаўзэсце Езуса Хрыста
11 мая	Спасланне Духа Святога
18 мая	Найсвяцейшай Тройцы
22 мая	Цела і Крыві Хрыста
30 мая	Найсвяцейшага Сэрца Езуса
31 мая	Адвядзены Найсвяцейшай Панны Марыі
24 чэрвеня	Нараджэнне св. Яна Хрысціцеля
29 чэрвеня	Св. Апосталаў Пятра і Паўла
2 ліпеня	Маці Божай Будслаўскай
6 жніўня	Перамяненне Пана
15 жніўня	Унебаўзэсце Найсвяцейшай Панны Марыі
8 верасня	Нараджэнне Найсвяцейшай Панны Марыі
14 верасня	Узвышэнне Святога Крыжа
29 верасня	Святых Арханёлаў
2 кастрычніка	Анёлаў Ахоўнікаў
1 лістапада	Усіх Святых
2 лістапада	Успамін усіх памерлых вернікаў
23 лістапада	Хрыста — Валадара Сусвету
30 лістапада	Першая нядзеля Адвэнту
8 снежня	Беззаганнага Зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі
25 снежня	Нараджэнне Пана
28 снежня	Святой Сям'і

ЛЮТЭРАНСКІ КАЛЯНДАР

1 студзеня	Новы год, Абрэзанне і нарачэнне імя Ісуса
6 студзеня	Богаяўленне, Хрышчэнне Гасподняе
25 студзеня	Дзень абарачэння апостала Паўла
2 лютага	Стрэнне Гасподняе
6 лютага	Папальцовая серада, пачатак Пакутнага часу
25 лютага	Добравесце
16 сакавіка	Вербная нядзеля
20 сакавіка	Чысты чацвер, Дзень усталявання Прычасця
21 сакавіка	Пакутная пятніца
22 сакавіка	Пакутная субота
23 сакавіка	Вялікдзень, Уваксрэсненне Гасподняе
25 сакавіка	Дзень евангеліста Марка
1 красавіка	Ушэсце Гасподняе
11 мая	Пяцідзятніца, святая сашэсця Святога Духа
18 мая	Тройца, святая Святога Трыадзіства
24 чэрвеня	Нараджэнне Іаана Хрысціцеля
25 чэрвеня	Дзень Аугсбургскага веравызнання
29 чэрвеня	Дзень святых апосталаў Пятра і Паўла
1 ліпеня	Дзень наведвання Марыяй Елізаветы
20 ліпеня	Перамяненне Гасподняе
21 верасня	Дзень апостала і евангеліста Мацьвея
29 верасня	Дзень архангела Міхаіла і ўсіх анёлаў
5 кастрычніка	святая Ураджаю
18 кастрычніка	Дзень евангеліста Лукі
30 кастрычніка	Дзень памінання ахвяраў гвалту, вайны і тэрору
31 кастрычніка	Дзень Рэфармацыі
23 лістапада	Дзень памінання спачылых. Нядзеля вечнасці
24 снежня	Сачальнік
25 снежня	Нараджэнне Хрыстова
26 снежня	Дзень першапакутніка Стэфана
27 снежня	Дзень апостала і евангеліста Іаана
28 снежня	Дзень нявінна забітых немаўлят
31 снежня	Пярэдадзень Новага года

МУСУЛЬМАНСКІ КАЛЯНДАР

(1428—1430 ГОД ПА ХІДЖРЫ)

19 снежня 2007 г. (9 зуль-хіджа)	Дзень Арафата — Дзень стаяння на гары Арафат
20 снежня 2007 г. (10 зуль-хіджа)	Курбан-Байрам — Свята ахвярапрынашэння (4 дні)
10 студзеня (1 мухарама)	пачатак новага 1429 г. па мусульманскім календары
19 студзеня (10 мухарама)	Дзень Ашура, памінанне прарокаў і пасланнікаў Алага
19—20 сакавіка	Маўлід ан-Набі, дзень нараджэння Прарока Мухамада
3—4 ліпеня	(29 джумада ахір/1 раджаба)
ноч Рагаіб	— дзень шлюбу бацькоў Прарока Мухамада
29—30 ліпеня (26/27 раджаба)	ноч Мірадж — узнясенне Прарока Мухамада
16—17 жніўня (14/15 шаабана)	Ляйлат аль-Бараа — ноч ачышчэння ад грахоў
1 верасня (1 рамадана)	Ураза — пачатак мусульманскага посту
26—27 верасня (26/27 рамадана)	Ляйлат аль-Кадр — ноч Прадвызначэння
30 верасня (1 шаваля)	Ураза-Байрам, заканчэнне посту (3 дні)
7 снежня (9 зуль-хіджа)	Дзень Арафата — Дзень стаяння на гары Арафат
8 снежня (10 зуль-хіджа)	Курбан-Байрам — Свята ахвярапрынашэння (4 дні)
29 снежня (1 мухарама)	пачатак новага 1430 г. па мусульманскім календары

ЯЎРЭЙСКІ КАЛЯНДАР

ЯЎРЭЙСКІ 5768 ГОД ПАЧАЎСЯ 14 ВЕРАСНЯ 2007 ГОДА (1 ЦІШРЭЯ)

22 студзеня	Ту БіШват — Новы Год дрэваў
21 сакавіка	Пурым — памяць аб цудоўным выратаванні яўрэяў
20—27 красавіка	Песах — Выход з егіпецкага рабства
9 чэрвеня	Шавуот — Свята падаравання Торы
10 жніўня	9 Ава — Дзень жалобы (пост) — разбурэнне Іерусалімскага храма
30 верасня	—
1 кастрычніка	Рош-А-Шана — пачатак новага года
10 кастрычніка	Иом Кіпур — дзевяты дзень новага года, Судны дзень. Пост
14—22 кастрычніка	Сукот — Свята кушчэй, якое доўжыцца 7 дзён.
22 кастрычніка	Сімхат Тора — завяршэнне гадавога цыкла чытання Торы
22—29 снежня	Ханука — Свята свечак

Усе святы пачынаюцца з вечара папярэдняга дня з захадам сонца.

